



ДУК “Уздзенская цэнтральная раённая  
бібліятэка імя П.Труса”  
Уздзенская раённая дзіцячая бібліятэка

# **Знаёмцеся, дзеці, з Якімовічам Алесем**

**Літаратурна-інтэлектуальная гульня  
па творчасці А.І.Якімовіча**

**Выпуск 1**

**Узда – 2016**

Прапануем вашай увазе серыю сценарных матэрыялаў “Літаратурная эстафета”. Штомесячныя выданні 2016 года прысвечаны творчасці пісьменнікаў-землякоў Уздзеншчыны.

У першым выпуску размешчаны сцэнарый літаратурна-інтэлектуальнай гульні па творчасці Алеся Іванавіча Якімовіча і спіс твораў аўтара, якія знаходзяцца ў дзіцячай бібліятэцы.

**Мэты:**

Стварыць умовы для паўтарэння і сістэматызацыі ведаў па творчасці А.І.Якімовіча;

Садзейнічаць развіццю памяці, уважлівасці, хуткасці мыслення, самастойнасці пры выкананні заданняў;

Спрыяць фарміраванню адказнасці за свае дзеянні;

Падтрымліваць цікавасць да вывучэння роднай мовы і літаратуры.

**Журы:** запрошаныя госці.

**Правілы правядзення літаратурна-інтэлектуальнай гульні:**

У гульні ўдзельнічаюць дзве каманды. Кожная каманда павінна адказаць на выбранае пытанне і атрымаць віртуальную колькасць балаў. Тэму пытанняў і колькасць балаў каманды папарадку вызначаюць самі.

Удзельнікам гульні зачытваецца пытанне і яны павінны даць адказ. Калі адказ няправільны, балы каманда не атрымоўвае. Калі каманда не дае адказу, магчымасць адказаць прадастаўляецца другой камандзе, і за правільны адказ яна атрымоўвае балы.

Журы вядзе ўлік балаў. Перамагае тая каманда, у якой будзе большая сума балаў.

<b>“ПРА ПІСЬМЕННІКА”</b>		
<b>10</b>	Назавіце вёску, дзе нарадзіўся Алесь Якімовіч?	в.Чурылава
<b>20</b>	У якім годзе нарадзіўся пісьменнік?	1904 г.
<b>30</b>	З якім замежным казачнікам параўноўваюць А.Якімовіча?	Г.Х.Андэрсен
<b>40</b>	Кім па прафесіі быў А.Якімовіч?	настаўнік
<b>50</b>	У якім годзе ў Зенькавіцкай СШ быў створаны літаратурны музей пісьменніка?	1985 г.
<b>“КАЗКІ”</b>		
<b>10</b>	Каго злавіў дзед на паляванні ў казцы А.Якімовіча «Першае яечка»?	Курку-рабку
<b>20</b>	Закончы назву казкі «Байка пра ...»	Казла
<b>30</b>	Пра каго аўтар пісаў так: «...На чале бялявым хлопца Зіхаціцца само сонца. Ну, а сіла, сіла тая, Што ні дзень, то прыбывае. Цераз месяц, як грыбы, Выварочваў ён дубы?»	Каваль Вернідуб
<b>40</b>	Што зрабілі вераб’ёвы госці ў аднайменнай казцы, што ён застаўся без сваёй хаціны?	Развалілі хатку
<b>50</b>	У якой казцы А.Якімовіч піша аб тым, што трэба ўмець пераадольваць палахлівасць, бо нават дужыя, калі яны баяцца, становяцца смешнымі і бездапаможнымі?	“Казка пра смелага вожыка”
<b>“КАЗКІ Ў АПРАЦОЎЦЫ”</b>		
<b>10</b>	Шукаў воўк лёгкага хлеба. Ці знайшоў ён яго? У якой казцы аб гэтым гаворыцца?	“Лёгкі хлеб”
<b>20</b>	Што за чароўную рэч атрымаў Янка ад дзядулі Оха?	Залатую табакерку
<b>30</b>	У якой казцы вы сустрэліся з гультаём	“Кот Максім”

	Марцінам і катом Максімам?	
40	У якой казцы хлопчык хацеў усё ведаць?	“Андрэй за ўсіх мудрэй”
50	У якой казцы аўтара дзіўная рыба беднага брата зрабіла багатым, а багатага аставіла без рукі?	“Прагны багацей”
	<b>“АПАВЯДАННІ”</b>	
10	Хто з’яўляецца асноўнымі героямі ў апавяданнях пісьменніка?	Дзеці
20	Закончыце назву апавядання пра хлопчыка Косціка і дзяўчынку Соню «Брат і ...»	Сястра
30	Хто дапамагаў нямоглым старым ў апавяданні А.Якімовіча «Залатыя рукі»?	Цімураўцы
40	У якім часопісе было надрукавана першае апавяданне А.Якімовіча?	“Беларускі піянер”
50	У цэнтры гэтага апавядання – эпізод з жыцця школьніка Віці, які на ўроку батанікі атрымаў двойку.	“Васількі”
	<b>“АПОВЕСЦІ”</b>	
10	Устаўце прапушчанае слова ў назву аповесці «Адкуль ... на свеце»	Ліха
20	Назавіце імя нацыянальнага героя Беларусі, які з’яўляецца галоўным героям аднайменнай аповесці аўтара.	Кастусь Каліноўскі
30	Што шукалі юныя кразнаўцы з аповесці аўтара «Базылёў курган»?	Курган
40	Назавіце аповесць, якая з’яўляецца найбольш аўтабіяграфічнай.	“Канец сервітуту”
50	Вызначыце па сказе назву аповесці А.Якімовіча. «У школу гэтага незвычайнага мядзведзя неслі па чарзе ўсе дзеці, якім пашанцавала тут быць і прыняць удзел у такой важнай дэманстрацыі».	“Незвычайны мядзведзь”

## Творы Алеся Якімовіча

1. Якімовіч, А. Збор твораў : у 3 т. Т. 1 : Аповесці / Алесь Якімовіч. — Мінск : Маст. літ., 1978. — 438с.
2. Якімовіч, А. Збор твораў : у 3 т. Т. 2 : Аповесці / Алесь Якімовіч. — Мінск : Маст. літ., 1979. — 462с.
3. Якімовіч, А. Збор твораў : у 3 т. Т. 3 : Апавяданні, казкі, аўтабіяграфія / Алесь Якімовіч. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 479с.
4. Якімовіч, А. Залатыя рукі : Апавяданні / Алесь Якімовіч. — Мінск : Народная асвета, 1975. — 159 с. : іл.
5. Якімовіч, А. Каваль Вернідуб : Казка / Алесь Якімовіч. — Мінск, 1946. — 77 с.
6. Якімовіч, А. Канец сервітуту : Аповесць / Алесь Якімовіч; [мастак П. Калінін]. — Мінск : Беларусь, 1968. - 219, [3] с.
7. Якімовіч, А. Кастусь Каліноўскі : Аповесць / Алесь Якімовіч. — Мінск : Юнацтва, 1994. — 253 с. — (Школьная бібліятэка).
8. Якимович, А.И. Первая победа : Повесть / Алесь Иванович Якимович. — М. : Дет. лит., 1972. — 176с.
9. Якімовіч, А.І. Светлы дзень : Апавяданні і казкі / Алесь Іванавіч Якімовіч. — Мінск : Нар. асвета, 1969. — 256с.

Знаёмцеся дзеці з Якімовічам Алесем : сцэнарый літаратурна-інтэлектуальнай гульні па творчасці А.І.Якімовіча / ДУК “Уздзенская цэнтральная раённая бібліятэка імя П.Труса”; Уздзенская раённая дзіцячая бібліятэка; [склад. Ж.І.Вярбіцкая, В.В.Колас]. – Узда, 2016. – 8с.

